


Гомельскі Універсітэт



ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ і ПРАФКОМАУ ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЕТА

N 35 (671)

Аўторак, 8 снежня 1987 г.

Газета заснавана ў верасні
1969 года.

Выходзіць раз у тыдзень

Народ и земля

Камсамол трымас справаздачу

АКТЫВУ НЕ ХАПАЕ... АКТЫЎНАСЦІ

Як ми паведамлялі ў папір'яднім нумары газеты, у актаві зале ГДУ адбуся сход камсамольскага актыву універсітэта, на якім амбэркаваны задачы, што стаяць перад камітэтам ЛКСМВ і камсамольскай арганізацыяй універсітэта ў свяtle расшэння XX з'езда ВЛКСМ. З дакладам выступішы наамесік сакратара камітэта камсамола ГДУ Міхаіл ЖУКЕВІЧ. Ніжэй мы змяшчаем спраўядзачу са сходу актаву.

— Будучыня нашай краіны, скажу ў пачатку даклада М. Жукевіч, — у руках нашай моладзі. Ад таго, якую карысць краіне змогуць прынесці сэнчышня студэнты — з аўтрамія спецыялісты, будзе залежыць многае. На сэнчышні дзень камсамольская арганізацыя ГДУ па колькасці членоў ВЛКСМ займае вядучая месца ў г. Гомелі. Але, на жаль, колькасны паказыч не адпавядае якімасяму. У многіх напрамках сваій дзейнасці ГДУ здаў свае ранейшыя высокія пазіцыі. Цяпер яго абышылі БПЧТ, ГПІ. І сёня мы, падкрэсліў дакладчык, павінны адкрыць вочы на трылікі 1 ведахопы, якія маюць месца ў нашым жыцці, крэтычна ацаніць дасыгнутае, паставіць перад сабой новыя мэты і задачы і дамагацца іх выканання.

Асноуның кыртырыл ацәңкі работың көнжай камсамольской арганызы БНУ — бараңба за глыбокія веды студэнтату. Па выніках ашошний сесіл працяент паслаховасці, ва універсітэце складе ўсяго толькі 86,3%. Калі парадаўца колькасць студэнтата-выдаўнікаў і двоечнікаў, то атрымлівацца сумная статыстыка: першых усяго толькі 154, другіх — на 120 больш. Сенча можна глядзіцца з тым, што існуе рад аб'ектыўных прычын, якія не даваюць студэнтам зদзіц сесію паслахова.

Але што дазволіла не з'явіцца на экзамене без уважливих прызын 13 студэнтаў экзаменічнага, 11 — гісторыка-філалагічнага факультэту, 5 студэнтаў факультэта фізвыхавання? Гэта — яшчэ расхлабанасці 1 частковай беспакаранасці, якая ў нас несуне яшчэ ў адносінах да тых студэнтаў. Но адным з падзенній камсамольскага актыўу было прынята рашение аб том, што камітэты ЛКСМБ, камсамольскія бюро факультэту могуць хадайнічаць перад доканатам 1 рэкторатам аб адпачынку студэнтаў, якія маюць больш 14 гадзін пропускай за днём без уважливых прызын. Чым жа тады можна расплюмачыць той факт, што толькі за кастрычнікі пропускі без уважливых прызын складаць па универсітэту звыш 18 тысяч гадзін? Вось тут і траба шукаць «корынъ зла», які прыносяць сумнівы ўніверсітэтскім экзаменавальных сесій. Паўстаюць заканамерныя пытанні: где ж наша студэнцкая самакіраванне? Куды глядзець вучебна-выхаваўчая камісія?

На папярэднім сходзе актыўу многіх гаварылі, што студэнцкая самакіраванне — гэта пейкі дубліруючы орган, што нікто не ведзе, як яно павінна працаць, якія новыя методы можна пры-

1 выпраулчны становішчы. Выпрароўціце ўмоў для стварэння НВА больш чым дастатковага.

У дакладзе гаварылася і аб неабходнасці далейшай пісьмовай мірмай барацьбы з п'янствамі сярод студэнцай моладзі. Усе інтэрнаты ГДУ былі аўгустынскай зонай цярозасці. Ці ад павядомлення такая назва становішчы спраўдна? На жаль, не. Пацярпіўшы дажджем гэтага з'яўляючыся вылупленіем падкі амаралльных паводзін не ўсіх, а толькі тых, хто быў выкликаны ўжываннем спіртных напіткаў. Так, студэнт экзаменічнага факультэту жыхар Інтэрната № 4 Ісаёў у нечвэрць польскага часу быў вынуждзены стаць устроем супраўднага парагрому на сваім пакоі, на калідоры, што давялося нават сукаць пакоіцы дзябашыра з дапамогай міліцыі. За ўжыванне спіртных напіткаў выключаны з універсітэта Лапіцкі, Каржанеўскі і геялагічнага Говар з фізічнага факультэту. Найліпшыя нарашэнні коліксаціяў тых, хто з-за ахвоты да «зялёнага змея» развязаўся са студэнткамі жыццем універсітэта, але паколькі яны жа ў мінулым годзе, дыкі прыкметна зіжджэнне. Але гэта нельзя называць поспехам. Траба дабівацца таго, каб кожны студэнт зразумеў і засяродзіў: вучоба ў ВНУ і п'янство — несумненнальныя.

мянціў? На сённяшні дзень, вожжаль, гэтыя пытанні застаюцца адкрытымі. Наша самакіраванне не букае на адным месцы. Да кладчыкі падкрэсліў думку: стварэнне дэнцаўка самакіраванне павінна сказаць сваё слова пры рэгуляванні якісці вучобы студэнтаў. Не треба забываць старыя але і сёня неабходныя! карыстная методы работы — прынятыце акадэмічнымі групамі сацыялістычных абавязкацельстваў спаборніцтва памік групамі.

XX з'езд ВЛКСМ, сказау ў заключэнні дакладчыкі, патрабуе ад кожнага камсамольца актыўнай жывіццявой пазыцыі, пошуку новых форм работы, хутчэйшага іх укаранення ў практику. Аднак, як працягучала на сходзе актыў, за прайдоўшыя настая фо-руму камсамолі краіны часістых змен у работе камса-мольскіх арганізацый факуль-тэту ГДУ не адбылося. Таму ўздельнікам актыўу было пра-панавана выкасаваць калія свабод-нага мікрофона свае думкі, мер-каванні, прашановы па надзе-ных, хвалюючых пытаннях 1 проблемах, якія стаяць сёня перад камсамольскай арганіза-цый ГДУ ў святыне расчлененія XX з'езда ВЛКСМ.

Выступаючыя ў спрэчках узімалі многія актуальныя праблемы студэнцкага сацыяла, працаваўшы на слухаць і методы аптымізацыі дзеянасці камсамольскіх арганізацый факультэта ГДУ. Сход прыняў пастанову, якая націравана на больш шырокое ўнікаленне студэнцкага самакіравання, аптымізацыю работы штаба працоўных спраў па падбору камандзіраў і камісаў лінейных студэнцкіх атрадаў, распрацоўдзванне на факультэты ўніверсітэта волытві дзеянасці навукова-вытворчых атрадаў фізičнага і біялагічнага факультэтаў. Таксама прыняты рашэнне праводзіць вучобу камсамольскага актыву на базе факультэта грамадскіх прафесій, стварыць кафелераты на базе факультэта фізывыхавання для правядзення работы з дзецьмі, якія жывуць на тэрыторыі Цэнтральнага раёна.

Усё гэта добра. Але нельга на ўлчвца ту акалчнаць, што на сходзе прысунтычала вельмі мала камсамольскіх актыўясту. А каму ж я не імаводзіць да ведама камсамольцаў універсітэта прыняць яго на сходзе рапшаны, пераварашаць яго на канкрэтныя спрабы? Аб якой актыўнай жыццёвай пазыцыі кожнага студэнта можна гаварыць сёня, калі самі тада званы «актыўісты» не жадаюць прымату надзел у амбэркаваніі надзённых пытанняў жыцця студэнцкай моладзі ў перыяд п-радобудовы?

Т. НІКАЛАЕВА.

РЭСПУБЛІКАНСКІ СЕМІНАР

На кафедры русской литературы альбомы метадычных материалов загадчика кафедрой русской и замечательной литературы ВНУ распубликованы. У него рабоче-принятым юзаел предстадтуйный БДУ им. У. И. Ленина, Гродзенская и наша университетская, Магдебургская, Бреславская, Мазырская пединституты. Тема семинара — «Аргументация работы кафедр русской литературы в умовах переработки вышшей адукации» выкликала ажкыленья дискуссии. Асабливая ювага надавалася праб-

лемам аптымізацыі і ўдаска-
налення самастойнай работы
студэнтаў.

Пытанні вывучэння студэнтамі новых з'яў у сучаснай літаратуры сталі ў цэнтры дакладаў загадчыкаў кафедр рускай літаратурэ БДУ імя У. І. Леніна І. П. Кахно і нашага ўніверсітэта У. М. Сабаленка. Усе ўдзельнікі семінара былі аднадушныя ў тым, што гэтыя аспекты павінны быць важнейшымі ў работе гісторыкаў і тэарэтыкаў літаратуры.

Праблемам міжпрадметных

альбомы, сшытки, каляровые алоўкі, цацкі і прынеслі ўсё гэта з хаміт камсамола ўніверсітэта. Апература прадмантранстраціі сваё гарачас жаданне дапамагчы афганскім дзесяцям і будучыя філолагі і гісторыкі. Навыткі ім розныя канцылярскія прылады папоўнілі падарункі біблейгай. Студэнты фізічнага факультэта, які паведаміла рэдакцыі на меснікі сарактара камітата ЛКСМБ ўніверсітэта С. Нікалаева, збіраюцца купіць піянерам спартыўныя інвентары.

Думаецца, что свой уклад у
этую добрую справу ўнясуць сту-

сувязей прысяці ў сваё выступленне дацант Гродзенскага універсітэта І. В. Ягораў. Выкладчыкі нашага універсітэта М. А. Маліука, М. В. Родзанка, дацант Магліёўскага педынстытута Б. С. Бесчароўных — расказали аб вольнай работе кафедр па ўдасканаленіі праграм і тэхнічных аспектаў наука-тэхнікі.

На семинары были распространены рекомендации по аб-мяркоуемых пытаниях. Выполнено яго работы падвей доктор филологичных наук, профессор И. П. Каюно.

А. ДАРАФЕЕВА,
асистент кафедры
русской литературы.

НА ШЛЯХУ ПЕРАБУДОВЫ

УСЕАГУЛЬНАЯ КАМП'ЮТЭРНАЯ ПІСЬМЕННАСТЬ ЦІ...?

ПРАБЛЕМУ ЎЗДЫМАЮЦЬ СТУДЭНТЫ

Агульнаядома, што адным з «параметрам» сучаснага высо-
какаліфіканага спэцыяліст-
афізіка з'яўляецца яго ўмение
працаўца ў ЭВМ. Ні для каго
німа сакрету, што ўсе галіны
фізічнай науку члены
вострую патрэбую ў найбольш
хуткім апрацоўкам выніку на-
зірання і г. д. Заканамерна,
што і на фізічным факультэце
нашага ўніверсітэта з другога
курса выкладаецца предмет
«ВМ і праграмаванне». Тут
неабходна спаслацца на «Ас-
ноўныя напрамкі перабудовы
вышэйшай і сараднічай спэцыялі-
стай адукацыі ў краіне», дзе га-
ворыцца: «У XII пільноды не-
абходна ў поўнай меры забе-
спечыць патрэбы вучэбнага пра-
цэсу ў электронно-вылічальнай
тэхніцы. Прадстаўці стварыць
прыкладна 130 тыс. рабочых
месц, абсталяваных персаналь-
ным камп'ютэрамі і тэрміналь-
нымі прыстасаваннямі. Распра-
місьці работы па арганізації
міжвузыскіх сетак калектыўна-
га карыстання, банку інфар-
мацый, палешніць інфармацый-
нае абслугоўванне працэсу на-
вучання і наукоўных даследо-
ваний. Разгрунтуць фарміраван-

не міжвузыскіх цэнтраў пра-
грамавання».

Як бачым, перспектывы ад-
крываюцца вельмі широкі. Але... Хоць гэта «але» ужо
даўно з'яўляецца газетным
штамдам, без яго пакуль што
не абысціся. Не згушчаючы
фарбад, скажам: стаць на нашым
універсітэце калекціўным, добра
ведаючым справу праграм-
істамі надзвычай цяжкай.

Хто ў гэтых вінаватаў? Та-
ков пытанне напроцца пісці між-
всім. Не, выкладчыкі тут ні пры-
чым. Наадварот, Аляксандар
Міхайлавіч Дворнік, які выклада-
е назіранку дысцыпліну на
нашым факультэце, робіць усё
магчымым для таго, каб як мага
глабей пазнаёміць нас з вылі-
чальнай тэхнікай і ёсць выкары-
стаем у вучебном працэсе.
Студэнты таксама імкніцца вы-
карыстаць з карысцю кожную
мінуту работы на ЭВМ.

Высвятляючы негатыўныя
акалічнасці, перш за ёсць неаб-
ходна сказаць пра наш рас-
клад. Курсу «ВМ і праграмаванне»
адведзена столькі ж часу,
колкі 1... тэраторычнаму курсу
фізічавання (?).

На другім курсе фізічнага
факультэта назіранка дысцыплі-

на чытаеца дзве гадзіны ў ты-
дзені. А за машынай мы нао-
дзялім пракацем удаваць мени. 1
гута шчасце, калі мы на ма-
шине напрацаем дзве гадзіны
за два тыдні. Часта атрымлі-
ваецца, што ў гэты ж час па-
ралельна ідуць заняткі групы з
еканамічнага факультэта. Іншы
раз блакіруеца машина. А зда-
раеща і так, што выкладчык
вымушаны тлумачыць на прак-
тычных занятках тое, што не
паспэй зрабіць на лекцыі. Не
зусёды халас машины. Але
самая голаўная цяжкасць паку-
тараю яшчэ раз, гэта недахон-
чысць для практычнай работы на
ЭВМ.

Нельга не спаслацца на пры-
клад з США. У амерыканскіх
ВНУ назіраны вішней прадмет
— адзін з асноўных, калі не
асноўны. Шырокасце развіцця
атрымалі банк інфармаціи ВНУ.
Згодзец, у нас пакуль што віяма
неабходнай матэрыяльнай базы
Але ж нейкім чынам трэба
блікніцца, гэта адставанне у
гэтым інфарматычнаму і вылічаль-
най тэхнікі. Бо калі ва ўсіх
ВНУ краінах вывучэнню важнай
курса будзе адводзіць мі-
зэрны час, дык у такім выпад-
ку дагнаць ЗША немагчыма.

Пераважная большасць студ-
энтаў другога курса фізічнага
факультэта закікаўлена ў паве-
лічніны колъкасці гадзін для за-
свяшчэння гэтага курса. Можна
выкарыстаць факультэтавыя ме-
тады наукаўніцтва. Ні ў аднаго студ-
энта нашага курса, я ўпэўнены,
німа персанальная камп'ютэ-
ра. А на ім жа можна правесці
разлікі даных з лабараторных
работ і г. д.

Карація кажучы, магчымасці
есць, неабходна толькі навесці
парадак з раскладам. Мы ву-
чымся на фізічнаму факультэце,
а не на гісторыко-філалагічнаму,
на якім, дарэчы, таксама выву-
чаецца гэты ж курс і яму ад-
ведзены столькі ж часу, колькі
1 ў нас. Атрымліваецца, што
будуць гісторыкі або філолаг-
і з камп'ютэрамі такса-
мі, як і будучы фізік.

Надышоў час разабрацца дэ-
канату, усім запікаўленым ка-
бібліятэкамі ва ўзіншай ситуацыі.
Думка студэнтаў аднадушна:
чэтвэрх гадзін у два тыдні
краіне недастатковы для поўна-
га авалоджэння нават азамі ра-
боты з камп'ютарамі.

А як вы лічыце, таварышы
выкладчыкі?

С. ВАЛУІ,
студэнт гр. Ф-22
фізічнага факультэта.

РАЗМОВА ПА ХВАЛЮЮЧЫХ ПЫТАННЯХ

У інтэрната № 4 студэнты
еканамічнага, білагічнага і гі-
сторыка-філалагічнага факультэ-
тату разам з выкладчыкамі
кафедры палітэканоміі амбера-
вали сацыяльна-еканамічныя
праблемы хода перабудовы ў
СССР, Кітаі, а таксама пытанні
універсітэцкага жыцця.

Вечар адкрыў в. а. дэканана
еканамічнага факультэта дэкант
М. В. Герасімкы. Ен раска-
заў ах б ходзе эксперыменту па
скарачэнню часу на лекцыі на
факультэце, ах праблемах пера-
ходу да студэнцкага самакара-
вання і задачах па перабудове
вышэйшай школы.

Студэнты падаўлілі сваім
думкамі ах прычынах пасённа-
сці моладзі, адзначылі слабасць
матэрыяльнай базы факультэта і
універсітэта ў цэлым. М. В.
Герасімкы згадаў з неабход-
насцю палившэння ўмоў для
правядзення самастойнай наукоў-
ва-даследчай і лекцыйнай
работы на эканомфаку. Адзначы-
лася таксама, што рэктарату
і адміністрацыйна-гаспадарчай
частцы неабходна падумаць ах
б

рэалічных шляхах забеспечэння
стулямі аўдыторый і бытавой
мబляй студэнтаў па месцы жы-
жарства.

Затым выступіла дацэнт Н. П.
Пухава. Яна гаварыла ах ходзе
барацьбы з п'янствам і алкал-
ізмам, назірала ключавыя на-
прамкі дзейнасці ў гэты галіне,
раскрыла роль студэнтаў ў
вырашэнні праблемы наркама-
тыва, у працэсе барацьбы з пра-
вавым парушэннем. Яна асаб-
ліва падкрэсліла думку ах тым,
што кожны малады чалавек паві-
нен сёняння змайчы актыўную
жыццёвую пазіцыю.

Асістэнт кафедры А. В. Ва-
лоніч расказаў ах асаблівасцях
сучаснага этапа вайны Ірана з
Іракам, раскрыў пазыцыі СССР
у вырашэнні праблемы Білакага
Усходу. Ен адказаў на зададзен-
ную яму пытанні ах становішчы
у Афганістане.

Потым ад прадстаўнікоў моладзі
мадэлі слова ўзяў студэнт 4-га
курса гісторыі Леанід Семчан-
ка. Ен падаўлілі сваім думкамі
ах б ходзе реформы ў КНР,

выдзеліў яе ключавыя палажэн-
ні, скажаў, якую ролю адгыры-
ве кітайская моладь у гэтых
пераўтварэннях. Ен адказаў на
пітанні студэнтаў і выкладчы-
каў ах асаблівасцях аплаты пра-
цы ў Ktai, арганізаціи вытвор-
часці на кітайскіх прадпрыем-
ствах.

У канцы вечара выступіў ку-
ратар інтэрната № 4 асістэнт
кафедры палітэканоміі В. Б. За-
рка. Ен гаварыў ах прычынах
распаўсюдзення негатыўных
з'яў у маладдёжным ася-
родзі, расказаў ах асаблівасцях
1 сацыяльных выніках
прастытуцыі ў нашай краіне і
з мяжой, адзначыў неабход-
насць аздараўлення маральнага
кімнату ў інтэрната. Ен рас-
крыў таксама асноўныя напрамкі
барацьбы з біоракрэтызмам
у нашым грамадстве і прывёў

наглядныя прыклады маштабаў
гэты з'явы ў СССР. У прыват-
насці адзначалася, што ў нашай
краіне штогод на кожнага чалавека
выпускаецца ад 3,5 да 4 тысяч та-
кіх з'яў у маладдёжным ася-
родзі, расказаў ах асаблівасцях
1 сацыяльных выніках
прастытуцыі ў нашай краіне і
з мяжой, адзначыў неабход-
насць аздараўлення маральнага
кімнату ў інтэрната.

На сустрачы былі выказаны 1
іншыя думкі студэнтаў, выкладчы-
каў ах неабходнасці пашы-
рэння галоснасці і дэмакраты-
зму ў нашым ўніверсітэце, ах
палаўшэнні арганізаціі вольна-
га часу жыхароў інтэрната № 4.

Н. ДЭМИТРЫЕВА,
асістэнт кафедры
палітэканоміі.
Л. ЗАЙДАУ,
старшыня студсавета
інтэрната № 4.

ПАВЫШАЕЦЦА
РОЛЯ
БІБЛІЯТЭК

На мінулым тыдні ў ГДУ
адбыліся семінар і канферэн-
цыя работнікаў бібліятэк
ВНУ і тэхнікумаў горада на
тэмы: «Навукова-метадычна
работка вузовскай бібліятэцкай
і «Актуальныя пытанні ідэа-
лагічнай работы на сучас-
ным этапе».

На семінары амбэркаваны
праблемы падаследчыскай
метадычнай дзейнасці біблія-
тэк на сучасным этапе, раз-
гледжаны пытанні арганіза-
цыі метадычнай работы ў
бібліятэцкіх ГДУ. Работнікі
бібліятэк амбіялюцца думка-
мі ах метадычнай як звяз-
ні паміж наукаў і практы-
кай, ах стандартызацыі —
важнага сродку метадычнага
кіраўніцтва бібліятэцкіх ВНУ.
Ішла размова ах відах, фор-
мах і напрамках масавай
прапаганды кнігі ў вузовскіх
бібліятэках, быў зроблены
агляд новых метадычных
дапаможнікаў. Па гэтых пы-
таннях выступілі загадчыца
бібліятэкі ўніверсітэта В. М.
Касцючэнка, ст. метадыст
Л. П. Пятрова, загадчыца да-
ведніка-бібліографічнага ад-
дзелам Н. А. Гуревич, загад-
чыца ідэйна-выхаваўчай
работы бібліятэкі Я. У. Ак-
сюцкі.

Аналіз работы калектыва
бібліятэк ГДУ, кааператы-
вага, політэхнічнага тэхніку-
му і ідэйна-пальпітнаму
інтэрнальному і патрэ-
бітнаму выхаванню моладзі
і пракоўных, па прапаган-
дзе і разліцы падарыўшы
чэрвенская (1987 г.) Пле-
нуму ЦК КПСС быў зроблены
на канферэнцыі.

ПАВЕДАМЛЕННЕ

З 14 па 19 снежня ў нашым
універсітэце будзе праходзіць
XVI навукова-практычна
канферэнцыя па выніках навуково-
даследчай работы прафесар-
ска-выкладчыцкага саставу за
1987 год. Просі выкладчыкі
і супрацоўнікі прыняць на ёй
самыя актыўныя і творчыя ўдзел.

АРГАМІТЭТ.

Па слядах наших выступленняў

ПЕРАМЕНЫ БУДУЦЬ

У нашай газете за 10 лістапада г. г. быў надрукаваны арты-
кул «За перамены браціа смела», аўтарам якога з'яўляецца
студэнт гр. ЭТ-42 еканамічнага факультэта. Яны ўносяць пра-
шавону ах увядзенні ў вучэбны працэс 70-мінутных лекцый і
практычных заняткі з перапынкамі толькі паміж імі з тым,
каб заставалася больш часу для самадарытуства.

На еканамічнага факультэце правялі тыднівы эксперымент. Пра-
даўд, лекцыі і практычныя заняткі працягваліся не па 70
минут, ах праманоўвалі студэнты, а па 80. Затым вынікі экспери-
мента ўсёбакова амбікроўваліся на пасяджэнні рэктората. Адзначана, які становіччае імкненне
з пераменамі, ах павінен быў зрабіць практычнае змененне
на розных факультэтах. Так, напрклад, на адным факультэце
іде першая лекцыя, а на еканомфаку ужо пачынаеца другая.
Атрымлівалася нестыхкоўка заняткі. Таму арганізацыйна-
метадычнай камісіі, кафедры педагогікі і психалогікі, ўнівер-
сітэцкім медыкам даручана ўсёбакова вывучаць мэтагодычнісць
наўчных змен на тэрыторыі ўніверсітэта. Адзначыліся змены
на еканамічнай, але і на іншых факультэтах. Пасля адшукання
найлепшых варыянтаў, які паведамілі рэдакцыі ў рэктараце,
зменні ў правядзеніі заняткі ах лекцыйных, так і прак-
тычных з мэтай павышэння іх эфектыўнасці будуть ажы-
цяўляцца ў аваізковым парадку.

1812-Ы ГОД У БЕЛАРУСІ

НАША зямля з'яўлялася
адной з асноўных арэаў вельмі жорсткай
барацьбы з агрэсарамі. Амаль усі тэатры Беларусі (ак-
рама пайднёна-ўсходніх часткі — сучаснай Гомельшчыны)
былы акупіраваны напа-
леонаўскімі войскамі. Вораг спуштаўші рабаў беларус-
скія гарды і вёскі. Аднака пад-
беларускі народ у вельмі шліхкіх умовах не схіліў пе-
рад захопнікамі галавы, а аказаўшы ім упартасце супра-
ціўленне.

Двойчы ў ходзе вайны ас-
ноўныя як падзеі разгортва-
ліся на беларускай зямлі.
Армія Напалеона ўварвала-
ся ў Расію на тэрыторыі літоўскіх і беларускіх губер-
няў. Супраць больш чым 600-
тысячнай арміі захопнікаму у
рускіх было калі 200 ты-
сяч бойцоў. Стала непазеж-

ным глыбокасця адступленне.
Першая армія генерала М. В.
Барклай дэ Толлі адышла з
Вільні ў Дрыскі лагер (каля
Ціпершніяга Верхнядзвінска),
адтоль праз Полацк у Віцебск. Другая армія гене-
рала князя П. І. Баграціёна
з Ваўкавыскім спрабавала
працаўніцца праз Мінск, каб
злучыцца з Першай арміяй,
але пераўыходзячыя сілы
праціўніка адрэзалі гэты на-
прамак.

Баграціён прыняў самастоі-
нае ражэнне, які быў міцнай
крэпасцю, затым паспрабава-
ваў праз Магілёў працаўніцца
Салтанаўскай буйнай сілы
французаў пад камандаван-
нем маршала Даву. Паміж
корпусам генерала Раеўскага
і французаў тут адбыўся

Кутузава, 40-тысячнай армія
не дазволіла сібе знішчыць,
акружыўшы больш чым удава
пераўыходзячай групавы
вогнага, які да таго ж захо-
дзіўся ў лешчым аператы-
вым становішчы.

Першая армія ў трохдзён-
ных ар'ягдарных баях пад
Віцебскам паспяхова стры-
мілівала націсніць авангарда, а
затым галоўныя сілы прак-
тычніка, якія спрабавалі на-
звыць тут рускім генеральную
бітву. Барклай, недачакава-
шыся Баграціёна, бітву не
прыняў і адступіў да Сма-
ленска.

Я КІЯ ж вынікі падзеі
першых 38 дзён вай-
ны, якія ў асноўным,
праходзілі на тэрыторыі Бе-
ларусі? Варта сказаць, што
некаторыя гісторыкі неда-
зенціўнасці іх значэння.

«Дні эканаміста»

уменне трэба

У апошній дэкаадзе лістапада праішлі традыцыйныя, 17-я на ліку «Дні эканаміста». Якіх уражанні ад іх засталіся, што удалось ўзяць нам карыснага, ад чаго ў будучым трэба адмовіца? Пра гэта і пойдзе размова.

На працягу ўсяго тýдня на факультэце праходзілі разнастайныя мерапрыемствы, у тым ліку і спартыўныя спаборніцтвы.

Першай значнай падзеяй дэён з'явілася работа бара «Зорны джодж». Не толькі студэнты, але і выкладчыкі здолелі тут адведаць смачныя стравы, выпісь гарачага чаю. Група ЭТ-42 стварыла ў адной з аўдыторый, дзе размяшчалася бар, паўнайшы камфорту, каб можна было з усёй паўнотай адчуць подых свята.

У актавай зале ўніверсітэта цікава праішла прэс-канферэнцыя з выкладчыкамі і выпускнікамі. На гэты раз яна праходзіла ў некалькі іншай форме. Калі раней прэс-канферэнцыя насліда адчувалася пасычальным характером, то цяпер больш увагі ўдзялялася сур'ёзнымі проблемам, якія хвалююць калектыв нашага факультэта. Былі дадзены адказы на многія вострыя пытанні. Натуранальная, не абылося ні без жарту. Як кажуць, нам удалося убачыць сваіх выкладчыкаў «без масак». Невызначымым стала і тое, што ўпершыню ўдзельнікі з'яўляліся прадстаўнікі двух пакаленняў — загадчыкі кафедры гісторыі КПСС, намеснік скрэтара партбюро факультэта В. У. Матусевич і студэнтка.

На нашумівшы запрашенні ў прэс-канферэнцыі прыняў удзел і прапрэктар ўніверсітэта Л. Н. Сечка.

Розныя мерапрыемствія было насычана субота 28 лістапада. Ажыўлена праходзіў кірмаш. Студэнты маглі выпраўляцца ў латарэ. Рэзыгравалі самыя розныя прызы — ад ручкі і білета на «Дні эканаміста» да пласцінкі і кніг. Вечарам адбываўся ўрачысты капээрт. Ен быў спарады святоч-

ным. На сцене выступалі прадстаўнікі розных узростаў. Самай маленкай узельніцай канцэрта была вясімгадовая дзячынка. Добрымі выкананіцамі песень і танцаў паказалі сябе студэнты. Адначасова хочацца выказаць узячыніцца супрацоўнікам факультэта Э. І. Лізардай, М. У. Ігнатавай, І. М. Есафаву за тое, што яны не пашкадавалі часу 1 разам са студэнтамі таксама выйшли на сцену.

«Дні эканаміста» завяршыліся падзялэннем «Клуба вясёлых і знаходовых». Слаборычнічалі студэнты і іх наставнікі. На жаль, колькасць конкурсай аказалася назначнай. Таму узельнікі каманды не змаглі па-супрацоўнікаму праявіць сваю знаходлівасць і весялосць. Премагілі кафедралы. На думку студэнтаў, іх перамога была законамерная. Сведчаннем таму і тое захапленне, з якім гледачы сустракалі кожны выхад кафедралай. А вось студэнты ўжо не ў першы раз прадэмантавалі сваю слабасць, непадрыхтаванасць да гэтага своеасаблівага спаборніцтва.

Які ж вывад можна зрабіць з усяго сказанага? Перш за ўсё, хочацца адзначыць, што над праграмай дэён, на вялікі жаль, працавалі толькі асобныя студэнты. Пераважная большасць юнакоў і дзяўчын праявілі пасіўнасць, засталісь толькі настаянікамі. Найбольш праявілі сябе чацвёртакурснікі. За гэта ім усеагульная ўдзячнасць. А вось калі яны закончылі вучобу, дык хто прыйдзе ім на змену ў арганізацыі прадвыдзяленія аналагічных мерапрыемстваў! Аб гэтым трэба сур'ёзна задумашца ўжо цяпер.

Неабходна браць прыклад з Алены Мяжэнікавай, якая амаль увесі ціквар канцэрта і КВЗ вынесла на сваіх плячах. Найбольш бы нам таіх энтузіястаў і як мага менш простых сузіральнікаў.

А. БАЛОГА,
старшина прэс-цэнтра
еканамічнага факультэта,
студэнтка гр. ЭТ-42.



У НАШУ группу з Гомельшчыны, якой пашчасціла ўдзельнічыць у I Усесаюзным зборы маладых воінў запасу, акрамя мене, уваходзілі студэнт ВІЧУГА Вальдемар Гардаеўчык, майстар Гомельскага політэхнічнага інстытута Віталь Шчур, двое супрацоўнікаў абласнога ўпраўлення ўнутраных спраў, вадзіцель «хуткай дапамогі» адной з бальшіц абласнога цэнтра, на дніны воінў з Речышчы і Буда-Кашалёва.

Усе абласныя дэлегацыі рэспублікі сабраліся ў ліце стації Мінск, у ЦК ЛІСМВ. У Ашхабад нас даставіў паветрны лайнер ТУ-154. На туркменскай зямлі мы са супрацоўнікамі з'яўлімось ўзброены СССР, практичныя заняткі па тактычнай і агнівой падрыхтоўкі.

Мінскі збор нашай памяці надоўга застануцца ўрокі мужнасці, якія прыходзілі ў школах, тэхнічных ВНУ. Так, гомельская дэлегацыя праўляла тады ўрок у ашхабадскай СШ № 15. Тут нас прынялі з выпключнай цэльніцай. Туркменскія школьнікі прадманстравалі сваю гатоўнасць да служб ў радах Савецкай Арміі, выступілі перед намі з канцэртам мастацкай самадзеянасці, ахвотна расказавалі нам аб сваіх вучобе, жыцці.

У дыскусіях хочацца сказаць асобна. Яны праходзілі пры поўнай дэмакратычнасці, надзвычай ажыўленіем, у насычаных спречках, без фармализму. Не гучала агульных, пічча не азначаючых фраз. Кожны мог падысці да свабоднага мікрофона, падзяліцца сваімі вольгтамі, выказаць ўсё тое, што яго хвалое. Па аблімкоўваемых

пытаннях існуе яшчэ нямало праблем. На прыватнасці, выказвалася крытыка ў адрас кіруючых камсамольскіх органаў, якія краіне слаба дамагаюцца выдзялення неабходных памяшканій для ваенна-патрыятычных аб'яднанін. Па сутнасці, яны яшчэ не забеспечаны падрабязнымі маймасцю, тэхнічнымі сродкамі.

Надзвычай шырокай была культурная праграма. Самы актыўны ўдзел у ёй прынялі самі ўдзельнікі збора. Конкіні вечары прыяўлялі аўдыторыі гучалі самадзеяньні песьні, вершы чыньючых аўтараў, прысвечаныя таварышам па армейскай службе. Многія з гэтых твораў былі напісаны на афганскай зямлі, а некаторыя — непасредна ў дні збора. Перад намі выступілі папулярныя ансамблі «Блакітныя бэрты», «Каскад», якія выконвалі афганскія песні, аўтар і выканальніца уласных песен Аляксандар Разенбаум. Не так даўно ў пабыву ў Афганістане і прывёз адтуль новыя цыкл песьні. Кожная выконваемая ім песня, і асабліва «Чорны цюльпан», глыбока краінала за сэрцы ўсіх слухачоў. У некаторых з іх на вачах наўялі слёзы.

У заключны дзень збора на арэне цырка перад намі выступілі вядучыя артысты Туркмениі. Паканчэнні збора беларуская делегацыя заставалася ў сонечным Ашхабадзе яшчэ на працягу трох дзён. За гэты час мы пазнамёліся з многімі славутасцямі старажытнай горада. У адным з ашхабадскіх музеяў сустэрэлі з яго супрацоўнікамі, ветэранам Віліаком Айчыннай вайні, Героем Савецкага Саюза (празічна, на жаль, не запамятаў), які ўдзельнічыў у вызвалені Гомельшчыны ад нацистскіх захопнікаў. І дяло яго, і для нас гэта сустрэча была вельмі хвалючай і кранальнай не толькі як сама пасабе, а яшчэ і тому, што яна адбылася праз 44 гады з таго дня, калі началася вызваленіе Ашхабада падвойскімі арміямі.

Цяжка перадаць усе тыя уражанні, пачуцці, якія засталіся ў дэлегацыі з Усесаюзнага збора маладых воінў запасу. Але ў заключчыне хочацца сказаць не толькі аб гэтым. На важкім форуме было прынятыя вынікі дакументаў, апублікаваны ў цэнтральным друку, выбраны ініцыятывная група па падрыхтоўцы і правядзенiuе чарговага збора.

У дакумэнце выкладзены задачы для тых, хто займаецца ваенна-патрыятычнымі выхаваннем моладзі. Гэтыя задачы складаныя ў вельмі адказныя. Укладу ў іх ажыццяўленне памынны ўносиць як ветэраны Віліак Айчыннай вайні, так і наяднайнае войскі Савецкай Арміі, якія цяпер у запасе. Нямала іх і ў нашым універсітэце. Яны абавязаны на сваіх факультэтах, у падэцніфных школах і прафтехучынях, па месцу жыхарства неадкладна атакізуваць сябе.

У той час, як на ўсходзе адбываўся пералом у ходзе вайны, на беларускай зямлі таварыши падрыхтоўвалі французскія абозы, зіщчали невалідкі групы сіл французскіх дзеяньняў, затое вельмі ражаўшы змагаўся з сялянскімі ружамі, нават падтрымліваў польскіх памешчыкаў, якія перайшлі на бок Напалеона і супраць якіх выступілі ўсі сяляне-беларусы.

У той час, як на ўсходзе адбываўся пералом у ходзе вайны, на беларускай зямлі таварыши падрыхтоўвалі французскія абозы, зіщчали невалідкі групы сіл французскіх дзеяньняў, затое вельмі ражаўшы змагаўся з сялянскімі ружамі, нават падтрымліваў польскіх памешчыкаў, якія перайшлі на бок Напалеона і супраць якіх выступілі ўсі сяляне-беларусы.

Л. ГАРАНІН,
кандыдат гістарычных
наук, дацент кафедры
«Усесаюзный гісторыі»
(Заканчэнне
у наступным нумары).

І. КАТЛАБАЙ,
студэнт 3-га курса
гістарычнага факультэта,
адказны за ваенна-
патрыятычны сектар
камітэта камсамола ГДУ,
удзельнік I Усесаюзнага
збора маладых воінў запасу.

У ПОЛІ ЗРОКУ ПРАЖЭКТАРЫСТАУ

Пільна вока «Камсамольская пражэктара» універсітета павінна зауважаць тое адмойнае, што сустракаецца ў студэнцім жыцці: наядбайныя адносіны да вучбы, пропускі занятых без уважлівых прычын, дрэнны санітарны стан інтерната і іншыя неініцыятывы.

Днямі члены штаба «КП» пабывалі ў інтернате № 3 па вуліцы Савецкая, 106, праверылі санітарны стан пакояў чацвергата, постага і восьмага пад'езд. Ніярэдзімі начеканымі «гасцямі» былі тут пражэктарысты і ў мінульм научальнымі го-дзе. Тады агульнае уражанне ад праверак было, мякка кажучы, сумнаватым. Асафія «славіўся» восьмы пад'езд: самыя розныя надпісы на сценах на лесвічных пляцоўках, беспарядак, бруд у кватэратах. У час жа апошній праверкі члены штаба «КП» убачылі тут яўную зруху лешаша ў адносінах чысці.

Толькі вось надпісы са сцен, на жаль, не зникі.

Завітаўшы ў чацверты пад'езд, 1 ў прыватнасці, у пакоі №№ 141 і 151, дзе жывуць другакурсныя гісторыка-філалагічнага факультета (старасты пакою — Святлана Шчарбіна і Галина Гайдко) пражэктарысты ўбачылі тут бездакорны парадак. І падумалася: якікоже такія навесці і падтрымліваць такую чысціню, як тут, і ў іншых пакоях?

Каб фраза «Інтернат — твой родны дом» на самой справе адпаведала сэнсу, закладеному ў яе змест, патрэба не так уко-многа — памятаць, што сапраўдны гаспадар заўсёды клапо-цица па парадку ў сваім доме.

В. ДРОЗД,
начальнік штаба «Камсамольская пражэктара» ГДУ,
студент 2-га курса эканамічнага факультета.

З універсітэтскай справаздачна-выбарчай канферэнцыі спартклуба

ГАСНУЦЬ ЗОРКІ НА СПАРТЫЎНЫМ НЕБАСХІЛЕ

Сапраўдныя аматары спорту павінны добра памятаць тыя гады, калі Гомельскі дзяржаўны юніверсітэт трывала ў трублівай вядучыя пазыцыі ў студэнцкім спорце. Па выніках круглагавых спартакіад ВНУ па колькасці набраных атчоў у рэспубліцы яго апярэджаў толькі Беларускі дзяржаўны інстытут фізічнай культуры. У свой час ГДУ прызначаўся адным з лепшых у краіне па пастаёнцамі фізкультурна-масавай работы. Нашы гонарамі сталі алімпійцы Я. Гаўрыленка, Н. Марыненка, М. Кіраў, А. Варабей, А. Фомінік, заслужаныя майстры спорту СССР вестляры В. Вераб'ёў, В. Пусеу і многія іншыя шырокія вядомыя спартсмены.

Аднак цяпер на юніверсітэтскім спартыўным небасхіле тыхія яркія зоракі з'яўляюцца ўсе менш. Спартыўны клуб ГДУ паступова страчае раней зауважаныя рубяжы. У турнірных табліцах распіліканскай студэнцкай спартакіяды летасі ён заняў толькі восьмы радок, вышэй гэтага месца не падымаецца і сёлета. Адны ўспаміны засталіся ад выдатных выступлений нашых вестляроў, плыўцуў, лёгкаатлетаў, волейбалістак, каманд па іншых відах спорту, якія пастаянна былі асноўнымі канкурэнтамі ў барацьбе за медалі вышэйшай прызы ў спаборніцтвах рознага ўзроўню. На сёняшніх дзень пахвалы заслугаў, бадай, толькі жаночая дружына па ручному мячу (тренер В. П. Крукоўскі) — неаднаразовы прызер і пераможца чэмпіянату рэспублікі. У пераважнай большасці астатніх відаў ўсё больш праўляюцца адставанне. Горш таго: пасля ўходу з юніверсітета волытнага трэнера С. Г. Сямёнова па сутнасці ня маёміхавацца высокакласных вестляроў. Складалася стыгія, у выніку якой гэты раней вельмі папулярны від спорту можа наступіць аказацца ў загоне.

У незадзроздным становішчы апынуўся і фехтавальшчыкі. Пасля рамонты вучебнага корпуса № 1 іх пазбавілі залы для трэніроўкі.

Адным з асноўных паказчыкаў дзяйнісці спартыўнага клуба з'яўляецца колькасць падрэштаваных спартсменаў высокага класа. Тут таксама вяяма праблема. Значыкі майструў спорту СССР за год атрымліваюць

чашер не больш 3—4 студэнтаў. Іх настаўнікі можна пералічыць на пальцах адной руکі. І гэта ў той час, калі на агульнауніверсітэтскай кафедре фізічнага выхавання і на факультэце фізывыхавання працуюць дзесяткі выкладчыкаў і тренераў з багатым вольтам. Аднак многія з іх, на колькі памятаць, нават не ставілі перад сабою задачу выхаваць спартсменаў, здольных паслухаў абараніць не толькі гонар юніверсітета, але і вобласці, рэспублікі. Заканамерна, такая атакавацца да выніку сваёй падагацінай і трэнэрскай дзеяносці вядзее да відавочнага спаду. Ен прайяўляеца не толькі ў эмансіпізаціі коласкі падрэштаваных майстроў, але і кандыдатуру у майстры спорту СССР. Нагрэбаты КМС у 1985 годзе выканаў 22 студэнты, лягасі — 23, а сёлета — толькі 6. Як бачна, разеры для папаўнення рады майстроў спорту стаў зусім нязначным.

Усё вышэй сказанае давала падставу для сур'ёзнай і дзеялівой размовы на XIII юніверсітэтскай справаздачна-выбарчай канферэнцыі спартклуба па адзінкамі шляху больш поўнай рэалізацыі сваіх мачтымасцей.

І тон гэтаму павінен быў зацікавіць дакладчык — старшыня СК ГДУ В. І. Сіськоў. На жаль, у яго дакладзе было больш з ружовых фарбаў, чым глыбокага аналізу прычын дашуччаных недахоўкі і прафлакі не толькі, як мы называем, у вялікім спорце, але перш за ўсё, у пастаёнцамі фізкультурна-масавай і аздараўленчай работы як сядр студэнтаў, так і супрацоўнікаў, выкладчыкаў.

Членамі праўлення юніверсітэтскага спартклуба з'яўляўся 17 чалавек. Кожны з іх адказаваў за пэўны участак работы. Ен агульныя вынікі залежалі ад сіх разам узятых. Тому хадзелася пачыць, хто і як і ўкладаў у выкананне планаў і сцяляльствічных абязвязацеляў.

Аднак дакладчыкі чамусьці гэта піктыве абынінку, не называюць якіх-небудзі актыўнасці, ні паслённых.

Тому засталіца толькі меркаваць, што праўленне спартклуба пракаравала не зусім зладжана, мэтанакіравана, напаўбілі.

Чамусьці з'яўшило ў моду: усе збоі ў сваёй работе бачыць у мінімальных, чым раней, наборы студэнтаў на факультэты фізывыхавання.

хавання і ў недастатковай матэрыяльнай базе. Спасылацца на гата — зусім беспладна. Не лепшым, чым цяпер, былі ўмовы і некалькі гадоў таму назад. Аднак тады юніверсітэтскі спартклуб па многіх паказчыках выглядаў значна на лепш.

Дарэчы, нельга сказаць, што

на юніверсітэце мала што робіцца, каб выйсці з відавочнага застою, асабіства ў масавай фізічнай культуры і спорце. У прыватнасці, пачалі праводзіцца дні бегуна, створаныя клубамі аматараў бегу, шахматыстамі і шашыстамі, адкрылася яшчэ адна новая секцыя — генісная. Але гэта зусім нянямога з таго, што неабходна ажыццяўіць, каб дадзіць да актыўных занятых фізічнай культурой і спортом максімальну колькасць арганізацый юніверсітэта — старшыня выкладчыкі кафедры фізывыхавання, намеснік дэкану геагалічнага факультета па спорту Г. І. Варатнікі, аблісаветам ДФСТ прафсаюзу — выпускнікі факультэта фізывыхавання ГДУ 1973 года, а цяпер дырэктар ДЮСШ № 10 г. Гомеля Я. І. Бяляеў. Пасля аблісаветання гэтых кандыдатураў і выступленіяў абодвух прэзідэнтаў адбылося адкрытае галасаванне. Г. І. Варатнікі атрымаў 54 галасы, а Я. І. Бяляеў — 39. Першы з іх ўзначаліў праўленне юніверсітэтскага спартклуба.

У работе справаздачна-выбарчай канферэнцыі спартклуба прынялі ўдзел кандыдатураў і выступленіяў абодвух прэзідэнтаў адбылося, каб Гомельскі юніверсітэт быў не толькі флагманам вышэйшай школы Беларускія Палессі, але і ўтрымліваў вядучыя пазыцыі ў студэнцкім спорце.

Делегаты канферэнцыі праўляюць вілікую заклапочанасць ад паляпшэння спартыўнай і фізкультурнай работы на этапе перафармовіць. Слушчыні выказалі намеснікі дэкану па іншалагічнай работе Г. Д. Ветлагеу, намеснікі старшыні аблісавета ДФСТ прафсаюзу А. Ц. Барысюк, член налегіі абліспорткомітэта дэкан факультэта фізічнага выхавання Б. М. Зайдзі, загадчык кафедры фізывыхавання, старшыня факультэта Б. Г. Бартко, А. Рысін, С. Белыні з факультэта фізывыхавання, старшыня студэнцкага прафкома Н. І. Колыншава. Адзначалася, што

Б. ВАЛОДЗІН.

САСТАЎ ПРАЎЛЕННЯ СК ГДУ

Г. І. Варатнікі — старшыня праўлення; члены: намеснік дэкану па спорту Г. П. Барадзіна — з фізічнага, В. П. Савонік — з эканамічнага, В. В. Калачоў — з гісторыка-філалагічнага, А. Р. Грышакін — з матэматычнага факультета, М. А. Кульбакоў — з факультэта фізывыхавання, Е. М. Зайдзі — дэкан вышэйшай школы Б. М. Зайдзі, загадчык кафедры фізывыхавання, Д. М. Жаркоў — дырэктар ДЮСШ, В. П. Крукоўскі — ст. выкладчык кафедры фізывыхавання, трэнэр жаночай каманды па ручному мячу, У. П. Балога — рэдактар шматлікай газеты «Гомельскі юніверсітэт», В. М. Кашцай — дацант кафедры тэарэтычнай фізики, А. Фрунчак — майстар спорту, студэнт фізічнага факультэта, Т. А. Баркоў — студэнт кафедры фізывыхавання.

Рэдактар З. Балога, члены дэканата з крыянога русла маці. Тому канцэнтрацыя алкаголю ў крыва плода заўсёды адпавядае канцэнтрацыі яго ў крыва маці.

Маладым людям, якія яшчэ не стварылі сям'ю і прыхаўкоўліся да спрэчнога, траба сур'ёзна задумацца аб будучыні і будучыні сваіх дзяцей.

Дзячучы, жаночыны павінны адмовіцца ад ужывання алкагольных напіткаў і ўздрэзіць на палавыя клеткі. Найбольш адчувальныя зародышы да ўздзення алкаголю ў першыя дні свайго развиція, калі яшчэ не ўтварыліся плацэнты. Плод, які пакуль не мае свайго самастойнага кровавазвороту, атрымлівае харчаванне непас-

трансфернага сродка — кірсанінскага глюкозы. Г. СМОЛЬНІКАВА, урач паліклінікі № 6, член Таварыства Чырвонага Крыжа.

ЧАКАЕМ ІНІЦЫЯТЫВНЫХ

У мінулым годзе на Білагічнім факультэце была арганізавана атрымлівальная, якія вынідула ў калектывізм мастацкіх самадзеяйнасці ў школы Народнага тэатра. Сёлета студэнты вырашылі працоўніцтва гэта добрае начынніне. На зімовых канікулах сумесца з будучымі філалагамі і гісторыкамі Білагічнага аддзяленіцца з калектывамі і праграмай у школы Браславскага раёна.

Студенты Білагічнага працоўніцтва ўсім жадаючымі прынялі удзел у гэтым інерпретацыйнаму праграме і правінцію сваю ініцыятыву.

На ўсіх арганізацыйных тэатрах можна звяртацца да членуў камсамольскага білагічнага факультета.

Цікава ведаць

У ВНУ КРАІНЫ

У МВТВ імя Баумана створана некалькі новых клубаў на аснове самаукунасці. Пачаў сваю работу клуб культуры зносін «Кантакт». Члены відзяліклуба вычучаюць відзялікі, прыムуць удзел у падрыхтоўкы на тэмы: «Сучасная мультыплікацыя», «Сусветнае кіно ў тварах 1 інш.

У рабоче дыскусійнага клуба «Пункт погляду» прыムуць удзел драматургі Міхail Шатроў і Рыгор Горын, паэт Юрый Левітанскі, народны артысты РСФСР А. Калягін, А. Мягкі, Г. Татарокін і інш.

У Томскім дзяржаўным юніверсітэце пачынае свае заняткі народны юніверсітэт мастацтваў. Дзейнасць літаратурнага факультета курыруе томская пісменніцкая арганізацыя. На пытанні членуў факультэта адкажуць кіназнайцы Масквы, творчыя работнікі Дзяржкіно ССР. Заняткі факультэта тэатрального мастацтва будуть праходзіць на драматычным і лічальным тэатрах Томска.


ВЫСОКАЯ ЦАНА ГОЛА

Закончыліся спаборніцтвы па міні-футболу, якія ўхадзілі пад у програму круглагавады юніверсітэта. Усе матчы выкладлівалі вілікую цікавасць балельшчыкі. Званне чэмпіёнам вызначалася ў супстечы каманд-факультэтаў фізічнага выхавання. Заняткі факультэта тэатрального мастацтва будуть праходзіць на драматычных і лічальных тэатрах Томска.

Вельмі прынцыпіўным быў матч футbalісташтада гісторыка-філалагічнага і матэматычнага факультетаў. Ад яго выніку залежыла, хто зойме тэрэціярадон у турнірнай табліцы. Гульня атрымалася баявой і напружанай. Перамогу святкавалі гіст-філалагі. Лік — 3:2. Яны і сталі трэцімі прызёрамі. На наступных месцах каманды фізічнага, матэматычнага, гісторыка-філалагічнага факультетаў.

У. АСТАХАУ, галоўны суддзя спаборніцтваў.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.
АЗ45488
Абём — 1 друк. арк.
Тыраж 2000 экз. Заказ 954.

З самі чутарыць урач

НЕСУМЯШЧАЛЬНАСТЬ

Кожная маці, кожная сям'я, натуральна, жадаюць, каб ў іх нараджаліся здароўыя дзеці, бо яны большага гора, чым хворае дзіця. Здароўе будучага малыша залежыць ад характеристык і асаблівасцей развіція яго батькоў, сям'яйнага і сацыяльнага асяроддзя.

На ўсіх этапах фарміравання арганізма вельмі не-бяспечны контакт з алкаголем. Ён можа сур'ёзна па-рушыць фізічныя, психічныя і сацыяльныя кампаненты зда-

ройя. Вось чаму аб гэтым траба добра ведаць маладым людзям.

Сістэматычна і працягло выхаванне спрэчных напіткаў вядзе да таксікоzu, выхідзяшы, недарэзівіць на плоду, замаруджвання тэмпераціі пісіхаглізічнага развіція дзіцяці.

Нават аднаразовы прыём алкаголю можа аказацца згубнай з'яздзіць да спрэчнога, траба сур'ёзна задумыцца аб будучыні сваіх дзяцей.

Дзячучы, жаночыны павінны адмовіцца ад ужывання алкагольных напіткаў і ўздрэзіць на палавыя клеткі. Найбольш адчувальныя зародышы да ўздзення алкаголю ў першыя дні свайго развіція, калі яшчэ не ўтварыліся плацэнты. Плод, які пакуль не мае свайго самастойнага кровавазвороту, атрымлівае харчаванне непас-

трансфернага сродка — кірсанінскага глюкозы.

«Гомельскі юніверсітэт» — орган парткому, ректората, профсоюзных комітетаў, комітета ЛКСМВ Гомельскага государственного ўніверситета. Гомельская фабрыка «Палесцінка» Дзяржкнигавыдавецтва БССР па спрацах выдаўцтва, паліграфіі і книжнага гандлю. Гомель, Савецкая, 1.